

Надзея ПАРЧУК, г. Брэст

### **Настайніцы**

Я сягоння рупліваю раніцай  
Пазбіраю па слоўку ў радок  
Для сваёй паважанай настайніцы  
За яе чалавечны ўрок.

За навуку – разумнаму, добраму,  
За прывітую змалку любоў  
Я сардэйку яе дабраторнаму  
Падрыхтую букет шчырых слоў.

Ты пачуй мяне, неба шырокае,  
Перапоўні душу светлынёй,  
Абудзі ў ёй пачуцці глыбокія  
Да настайніцы светлай маёй.

Дай успомніць, як вучням тлумачыла  
Пра мінуўшчыну даўніх вякоў,  
Як стваралася мовачка матчына  
З чыстых гукаў лясоў і лугоў.

...Колькі ж ёю ўсіх вучняў адпушчана  
У вялікі нязведаны свет!  
Знаю, кожны быў цвёрда навучаны,  
Як пакінуць дастойны ў ім след.

Хай ёй сонейка ззяе высокае,  
Падбадзёрвае ў гэтым жыцці!  
Хто сказаў, што гады ўжо глыбокія –  
То ж да ста яшчэ доўга ісці...

### **З любоўю і мірам да вас...**

Між вашымі душамі й сэрцам сваім  
Я сцежку добра пракладаю,  
Заўзята малюся нябёсам святым  
І шчасця прашу свайму краю.

Спяшаю патрапіць да кожнага з вас,  
Каб скарбам сваім падзяліцца,  
Каб кожнаму выпала ў суджаны час  
З крыніцы святла прычасціцца.

Спяшаю, гукаю – і рэха ў адказ:  
«З любоўю і мірам да вас...»